

Зацвярджаю  
Дырэктар Дзяржаўнай установы  
“Слуцкая раённая цэнтральная  
бібліятэка”  
Л.В.Гурыновіч

Палажэнне  
аб раённым аглядзе-конкурсе  
**“Беларуская кніга як нацыянальная адметнасць”**  
на лепшую работу публічных бібліятэк па папулярызацыі  
нацыянальнай літаратуры і кніжнай прадукцыі беларускіх выдавецтваў  
(да 500-годдзя з пачатку беларускага кнігадрукавання)

### 1. Агульныя палажэнні

1.1. Дадзенае палажэнне вызначае парадак і ўмовы правядзення раённага агляду-конкурсу “Беларуская кніга як нацыянальная адметнасць” (далей – Конкурс), крытэрыі ацэнкі і патрабаванні да яго ўдзельнікаў, парадак падвядзення вынікаў і ўзнагароджвання пераможцаў.

1.2. Конкурс праводзіцца Дзяржаўнай установай “Слуцкая раённая цэнтральная бібліятэка” і накіраваны на папулярызацыю нацыянальнага кнігадрукавання, прапаганду чытання і кніжнай культуры Беларусі.

### 2. Асноўныя мэты і задачы конкурсу

2.1. Папулярызацыя лепшых дасягненняў нацыянальнага кнігадрукавання.

2.2. Павышэнне ролі кнігі і чытання ў грамадстве.

2.3. Рэклама лепшых прыкладаў кніжнага мастацтва і паліграфіі.

2.4. Актыўнае выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій у дзейнасці бібліятэк.

2.5. Выяўленне арыгінальных творчых распрацовак бібліятэкараў, якія садзейнічаюць развіццю чытацкіх інтарэсаў.

### 3. Арганізацыя і правядзенне конкурсу

3.1. Арганізацыю і правядзенне конкурсу забяспечвае Дзяржаўная ўстанова “Слуцкая раённая цэнтральная бібліятэка” (ДУ “Слуцкая раённая цэнтральная бібліятэка”).

3.2. Для ацэнкі конкурсных работ складаецца журы. Арганізатары конкурсу ўзнагароджваюць яго пераможцаў і прызёраў.

3.3. Удзел у конкурсе прымаюць бібліятэкі Дзяржаўнай установы “Слуцкая раённая цэнтральная бібліятэка”.

3.4. Тэрмін правядзення конкурсу ўстанаўліваецца з 1 студзеня па 31 кастрычніка 2017 года.

3.5. Конкурсныя матэрыялы бібліятэк накіроўваюцца па адрасу: г.Слуцк, вул.Капыльская, 2а, раённая цэнтральная бібліятэка і на электронны адрас: biblio\_slutsk@mail.ru.

#### 4. Крытэрыі ацэнкі конкурсных работ

4.1. Журы ажыццяўляе экспертызу работ і вызначае пераможцаў конкурсу адкрытым галасаваннем пры ўдзеле ў ім не меней 3/4 спісачнага складу. Рашэнне журы афармляецца пратаколам і з’яўляецца канчатковым.

4.2. Крытэрыі ацэнкі конкурсных работ:

- адпаведнасць зместу матэрыялаў ідэі конкурсу.
- мастацкая каштоўнасць, свежасць і актуальнасць ідэі.
- прагнозная запатрабаванасць у чытачоў.
- высокая ступень зацікаўленасці і асабістай ініцыятывы бібліятэкара ў падрыхтоўцы конкурсных работ.
- якасць выканання і афармлення конкурсных работ.

4.3. На конкурс прымаюцца: у электронным варыянце (мультымедыйныя прэзентацыі, буктрэйлеры, відэафільмы, відэарэклама), у друкаваным варыянце (сцэнарыі мерапрыемстваў), якія дэманструюць дасягненні беларускага кнігадрукавання.

Тэматычныя намінацыі конкурсных работ наступныя:

- **Беларускае кнігадрукаванне: гісторыя, развіццё, сучаснасць;**
- **Кніжныя серыі беларускіх выдавецтваў;**
- **Кнігі-пераможцы Нацыянальнага конкурсу “Мастацтва кнігі”.**

4.4. Журы конкурсу пакідае за сабой права не прысуджаць узнагароды ў асобных намінацыях пры адсутнасці работ, якія не адпавядаюць умовам конкурсу.

#### 5. Падвядзенне вынікаў і ўзнагароджванне ўдзельнікаў конкурсу

5.1. Выніку конкурсу падводзіць журы.

5.2. Пераможцы ў кожнай намінацыі ўзнагароджваюцца дыпламамі.

5.3. Вынікі адлюстроўваюцца ў сродках масавай інфармацыі.

#### 6. Склад журы:

- Гурыновіч Л.В., дырэктар Дзяржаўнай установы “Слуцкая раённая цэнтральная бібліятэка”, старшыня камісіі агляду-конкурсу;
- Жарнавая В.М., намеснік дырэктара Дзяржаўнай установы “Слуцкая раённая цэнтральная бібліятэка”;

- Сарагавец С.І., галоўны бібліёграф аддзела абслугоўвання і інфармацыі чытачоў Дзяржаўнай установы “Слуцкая раённая цэнтральная бібліятэка”;
- Цішкевіч Л.С., галоўны бібліятэкар аддзела бібліятэчнага маркетынгу Дзяржаўнай установы “Слуцкая раённая цэнтральная бібліятэка”;
- Селязнёва Н.А., намеснік галоўнага рэдактара раённай газеты “Слуцкі край”.

У склад журы конкурсу могуць уключацца эксперты па розных напрамках і іншыя кіраўнікі структурных падраздзяленняў райвыканкама і грамадскіх арганізацый Слуцкага раёна.